

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
30 сакавіка 2010 г. № 39

Аб зацвярджэнні ўзору студэнцкага білета

На падставе артыкула 29 Закона Рэспублікі Беларусь ад 11 ліпеня 2007 года «О высшем образовании» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Зацвердзіць:

1.1. узор бланка студэнцкага білета згодна з дадаткам 1;

1.2. апісанне студэнцкага білета згодна з дадаткам 2.

2. Вызначыць, што:

2.1. бланк студэнцкага білета вырабляецца на спецыяльнай паперы і адносіцца да бланкаў строгай справаздачнасці;

2.2. запаўненне бланка студэнцкага білета ажыццяўляецца шляхам удрукоўвання тэксту на беларускай мове ў адпаведнасці з зацверджаным узорам, пры гэтым на пярэдніх баках кожнага з лістоў бланка ў верхніх левых вуглах змяшчаецца выява таварнага знака (пры яго наяўнасці ў вышэйшай навучальнай установы), уверсе на пярэдніх баках кожнага з лістоў бланка ўказваецца найменне дзяржаўнага органа, у падначаленні якога знаходзіцца дзяржаўная вышэйшая навучальная ўстанова, найменне вышэйшай навучальнай установы, для прыватнай вышэйшай навучальнай установы – толькі найменне вышэйшай навучальнай установы, на пярэднім баку левага ліста бланка ў ніжнім левым вугле змяшчаецца лічбавы фотаздымак студэнта;

2.3. студэнцкія білеты падлягаюць рэгістрацыі ў кнізе рэгістрацыі выдачы студэнцкіх білетаў вышэйшай навучальнай установы (факультэта) з указаннем наступных дадзеных:

прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку студэнта;

нумара бланка студэнцкага білета;

нумара студэнцкага білета;

даты залічэння;

факультэта;

даты выдачы студэнцкага білета;

тэрміну дзеяння студэнцкага білета;

заводскага нумара мікрапрацэсара;

асабістага подпісу ўладальніка студэнцкага білета;

2.4. нумар студэнцкага білета пры навучанні студэнта ў рамках адной вышэйшай навучальнай установы, уключаючы яго пераводы і ўзнаўленні, застаецца нязменным і павінен супадаць з нумарамі асабістай карткі і заліковай кніжкі студэнта;

2.5. студэнцкія білеты, выдадзеныя да ўступлення ў сілу дадзенай пастановы, абавязковай замене на студэнцкія білеты новага ўзору не падлягаюць.

3. Дазволіць вышэйшым навучальным установам у 2010 годзе выкарыстоўваць пры выдачы студэнцкіх білетаў бланкі студэнцкіх білетаў, якія ёсць у наяўнасці.

4. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання.

Міністр

А.М.Радзькоў

Дадатак 1
да пастановы
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
30.03.2010 № 39

Узор бланка студэнцкага білета

СТУДЭНЦКІ БІЛЕТ № 0000000 Прозвішча Уласнае імя Імя па бацьку Факультэт Форма атрымання адукацыі	0000000 Дата залічэння Дата выдачы білета Білет сапраўдны да <input style="width: 50px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 15px;" type="text"/> Асабісты подпіс студэнта Подпіс рэктара М.П.
---	--

Дадатак 2
да пастановы
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
30.03.2010 № 39

Апісанне студэнцкага білета

Студэнцкі білет уяўляе сабой пластыкавую картку фармату ID1 памеру 85,6 x 54,1 мм. Студэнцкі білет вырабляецца шляхам ламінавання персаніфікаванага бланка, які складаецца з левага і правага лістоў, на прэдных баках якіх размяшчаецца інфармацыя ў адпаведнасці з зацверджаным узорам, пры гэтым лісты ў пластыкавым канверце размяшчаюцца адваротнымі бакамі адзін да другога. У пластыкавым канверце паміж адваротнымі бакамі лістоў бланка размяшчаецца мікрапрацэсар памяццю не менш за 2 Kb з антэнай для бескантактнай перадачы і прыёму інфармацыі.